

*Особо охраняемые
территории РБ*



Природные богатства Беларуси

- *равнинная поверхность;*
- *полезные ископаемые;*
- *природные сообщества;*
- *питьевая вода;*
- *растения и животные.*



Общий вид солеотвала Четвертого рудоуправления
ПО "Беларуськалий" (западная часть, 1997 г.).





Экологические проблемы:

- истощение запасов полезных ископаемых;
- загрязнение окружающей среды;
- исчезновение многих видов животных и растений
- нарушение природного равновесия.



Мертвый лес
© Едди / Фотосток Липа



Морская мусора
© Фотосток Липа



Охрана природы Беларуси



Заповедники и национальные парки Беларуси



АСАБЛІВА АХОЎНЫЯ ПРЫРОДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ




GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY



ЗАПАВЕДНІК І НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАРКІ

Вяршыня Кінарэвы лісаводка, Утварыў у 1927 г. Плошча 8071 га.
 Нацыянальны парк Бялыніцкія гравы, Утварыў у 1939 г. іх агульная, а 1981 г. нацыянальны парк, Плошча 12280 га.
 Нацыянальны парк Вялейскіе вяршы, Утварыў у 1982 г. Плошча 80115 га (уключаючы плошчы сваявольна Мажаўскага і Сабітскага)
 Нацыянальны парк Праляцкі, Утварыў у 1983 г. іх запаведнік, у 1988 г. нацыянальны парк, Плошча 82234 га.
 Нацыянальны парк Нарачанскі, Утварыў у 1988 г. Плошча 34200 га.



ЗАКАЗНІК РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЗНАЧЭННЯ	
№	Назва
1	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
2	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
3	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
4	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
5	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
6	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
7	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
8	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
9	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
10	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
11	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
12	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
13	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
14	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
15	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
16	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
17	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
18	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
19	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
20	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
21	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
22	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
23	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
24	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
25	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
26	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
27	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
28	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
29	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
30	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
31	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
32	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
33	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
34	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
35	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
36	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
37	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
38	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
39	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
40	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
41	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
42	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
43	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
44	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
45	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
46	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
47	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
48	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
49	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
50	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
51	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
52	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
53	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
54	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
55	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
56	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
57	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
58	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
59	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
60	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
61	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
62	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
63	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
64	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
65	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
66	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
67	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
68	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
69	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
70	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
71	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
72	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
73	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
74	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
75	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
76	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
77	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
78	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
79	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
80	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
81	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
82	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
83	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
84	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
85	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
86	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
87	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
88	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
89	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
90	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
91	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
92	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
93	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
94	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
95	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
96	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
97	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
98	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
99	Вяршыня Кінарэвы лісаводка
100	Вяршыня Кінарэвы лісаводка

ПІСЬМО АБ АКАДАМІЧЭСКІМ ДАТЭ
 СТЫМІ ГІСТРАМІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПАРКА
 БЕЛАЎСЬКАГА ІСТОРЫЧНАГА ЗАПАСА
 ДАТЭ

<p>СІМВАЛЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ачышчальны завод ■ Аэрастанцыя ■ Аэрастанцыя ■ Аэрастанцыя ■ Аэрастанцыя ■ Аэрастанцыя 	<p>СІМВАЛЫ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПАРКА</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Прыродны помнік ○ Прыродны помнік ○ Прыродны помнік ○ Прыродны помнік ○ Прыродны помнік ○ Прыродны помнік
---	--

- **Заповедники**- это территория, на которой вся природа сохраняется в естественном состоянии, где запрещена любая хозяйственная деятельность человека.
- **Национальные парки** – это территория, которая выделяется не только для охраны природных сообществ, но и используется для туризма и отдыха.
- **Заказники** – охраняемая территория, на которой охраняется не вся природа, а лишь некоторые виды растений и животных. Здесь запрещены лишь некоторые виды хозяйственной деятельности.

Березинский биосферный заповедник



Национальный парк Беловежская пуща



Припятский национальный парк



Нарочанский национальный парк



Национальный парк "Браславские озёра"



Полесский радиационно-экологический заповедник



Охрана растений и животных

```
graph TD; A[Охрана растений и животных] --> B[охрана окружающей среды]; A --> C[создание заповедников национальных парков]; A --> D[занесение растений и животных в Красную книгу]; A --> E[выполнение правил поведения в природе];
```

охрана
окружающей
среды

создание
заповедников
национальных
парков

занесение
растений и
животных в
Красную
книгу

выполнение
правил
поведения
в природе

Спасибо за внимание!